


B C D E F G H I J K L M N

M A R C H 2002


MARCH 2002

(?)



ВЯСКОВЫЯ МОГІЛКІ

Гэта такі часопіс, яго робяць тры здані, якія нарадзіліся на Сатурне. Падчас жыцця там яны, вядома ж, непасрэдна назіралі ісьціну, пра якую зараз нічагусенкі ня памятаюць акрамя таго, што яна вельмі прыгожая. Калі б яны яе зноў пабачылі, то адразу б пазналі. Цяпер вось яны яе шукаюць, бо ім падабаецца ўсё прыгожае, нават калі гэта какашкі. Людзікі добрыя! А ці не прыносялі да вас ісьціну? Яна вельмі прыгожая, калі б вы яе пабачылі, то дакладна б пазналі. Як было такое, то паведаміце нам за вялікую ўдзячнасць. А калі вы таксама яе шукаеце, то, можа, давайце разам?



Прывітаньне!

Мы сатурніяньне –
Ленін, Джэці
і Нехта Трэці.

Мы жывем
на Сатурне
у шматпавярховай
урне.

У нашай урне
ёсьць тры торты.

Чытач,
ці будзеш
чацьвёрты?

Быць чацьвёртым –
вельмі крута
(нашы торты –
не атрута)!

Мы вам – торты,
вы нам – творы
пра разборы,
і чаборы,
і сапфіры,
і кефіры,
пра сушняк
і паражняк...

Мы вам – сокі,
вы нам – скокі,
мы вам – воды,
вы нам – оды,
мы вам – выкрыкі,
вы нам – выбрыкі,
эквілібрыйкі
і верлібрыйкі!

Для тых,
каму вочы
ніхто ня выкалаў,
мы напішам
многа артыкулаў.

А каб наш
рэдакцыйны багаж
ня быў пусты –
пішыце лісты:



хочаце – на санкрыце,
а хочаце – на іўрыце,
а хочаце – на паскалі
(ці яшчэ на чым вас
там поднатаскали).

А пра тое, навошта,
раскажа вам
пошта.

Чытач ты наш
такі-растакі,
а ці ёсьць
сярод цябе
мастакі?

Калі ёсьць –
будзеш наш
госьць.

А няма –
дарма.
То ж мо’

намалюеца само...
Карацей,

у нас скончыўся гумар.
Чытайце далей

гэты нумар.

Ён ужо ня першы.
Мы ўжо даўно
друкуем вершы
й ня толькі –
друкуем полькі
(пераважна
у прозе і драме).

Карацей
(адзін, два, тры,
чатыры, пяць,
чаго тут доўга
размаўляць?) –
чытайце самі.

Сапраўды, навошта шмат размаўляць? Даём слова нашым аўтарам – тым, творы якіх патрапілі ў будучыя аўтары, умовы, якіх абавязкова паведаміць нам, шаноўныя прытрымлівачы. Мы дуўга думалі, які б такі ѹмовы для вас выдумашь, перагледзелі безліч выданняў, дзе маглі быць сэйкія ѹмовы, і найлепшыя нам падаліся тая, якія былі надрукаваныя на часопісе "The Journal of Interdisciplinary Results", №12 за 1963 год. Мы іх пераклаі, трошкі прыстасавалі да мясцовых і сучасных ѹмоваў, і цяпер ратую вас Божа іх парушыць!

ПРАВІЛЫ АФАРМІЕННЯ РУКАПІСУ:


"Рукапіс падзінен быць надрукаваны на стандартных аркушах пэрфаманту памерам 8 ½ на 11 дзюймў. Друкаваць належыць на болей чым на двух баках аркушу, пачынаючи паразраф 3 новай старонкі. Пакідайце з двух бакоў старонкі папіс на 4 – 4 ½ дзюйма. Аўтар павінен карыстацца яснай, прапрычастай, трохсладовай, вашым капегам-аднапёрцам. Не ўжывайце складу даўжэйшых мовай, ў якіх павінна быць на больші за 4 літары. На варта ўжыванаць за адзін звязок або дзеяпраметнік. Што да ўсёго астматыгі за 120 слоў, не ўключуць туды ходы артыкулюцца на слоўнік Крапіва - Ластмоўскага. Рэдактар усё адно ўсё пераробіць. Скар. п. б. 36. да зваротным баку коекнага малонка рознам спосабамі. Асадліваць жаснасці не патрабуецца. На пасыпахова скарыстаць нашыя парады!"

Карацай, творчых вам поспехаў і прыемнага чытаць твораў тых, хто ўжо здолеў

ВІКТАР ЪІВАНОЎ
КАЗКА З АЛТЫМІЗАЦЫЙ

Жыўцар, не гарох.
А малады.
З сыны У яго былі тады,
а, ма-
-лодшы сын
бачыў
паскудныя
сны,
пасъкіглівай ы нема ныў.

, скавытаў *<там>*, спаць не даваўа , аботвум
<паўза> зва н і тава аў.
Трэба падушку зъ пер'я жар-пушкі.
Але ж не самому зъ пер'я жар-пушкі.
Дэфісьсьсьсьсьсьсь !..
Аботрым далёка было да Гароха:
і башкую, і синам ы гарбаце.



Гарох - той амаль
а гэтакім -
- дбаци, дбаци, дбаци і дбаци. Сярэдні - таксама. Малодшы -
Паскудны= >тахама ўцб ды шукай
шчупака там ці падушку з жар-пуш-
кай,
бо
гэтак няможна.
...Паскудны.
ЯЖЫНЫ ПАЛОН

Полымя сплюнь! Полымя
Слюнь!
Вожыкі ё гол ківожы кыїгоўкі!
Паветра колеца, А туды залазаць
ад колымя залж
- няякры шаньяя кнікўкі

Вокладкі адкінутыя ўбок,
эрудытам назубок,
а ўсім узупнагок.

Буруум
Буруум

57

<ОК!ОК!ОК!,>брат за братамі, братза абратаам
І Вось
табе,
А не жар-птушка.
Песьня?=> Несъя. <ынгы> Сракаханьне,

Не шчу пак, а
нішчупачная юшка!

Я працоўваю кал ГА,
апрацоўваю ГА,
а сама -
БА

<ТЫМЧАСАМ ЦАР П'Е ГАРБАТУ І УСЮ>

У гэты момант ён вялікі. Быў.
Гэта цар Гарох у ўм гасціў.

Зайшоўшы па гарбату, цар(Гарох)
У цары(звычайнім) ціха піў.

І Быў ым(!) звычаявы цар,
Гарбата й не гарэлка, а - ц -
Глядзі,
Звыдовішча на працы,
1ў1 гарошныры цар

А потым Гарох вяртаецца ў свой
Час-век (г а р б а т а з с а б о й),
Але. Ягоная дзейнасць. І ў
Век гарбаты зрабіла моцны ўуплыў.
Ягонага генію - гэта съятло,
Прынамсі ў-се таклічылі.


...Старэйши(прынцэсе): Lulita, я твой!
Усё:

БАБУХ!!! -
- БУБАХ!! -

у йэза заплячыма.
Раэплячыміць - толькі Зьміцер
Здатны, адзееНАДЗЕён?

Сярэдні(йкі ведаў)таксама сядзіць
Уза
Плечніку(Lula прынцэста баўзее 8-((

І здавалася бы нафішча,
Маўляў, ЦЭНЗУРА зымі,
Ды зъбег ад бабы Ягішчи
А-пошні малодшы сын.
Прайшоўшы сумы турму
Ї нават музичную школу...
„, за што паплечнікі йму
Зьміцера ў адшукалі.



Зыміцер, ужо стары, такі сядзіць
на ўнітазе, на 'унітазе ў надзеї,
а цела - 8-{

Бедны Зыміцер,
гэта глісты так аб'елі.
Хвароба Гароха, які так памёр,
а Зыйцер ажыў. И прачытаў

ТЭКСТ ЗАКЛЁНУ ДАГЭТУЛЬ ЗАСАКРЭЧАНЫ

Эпілёг. Вось такія
выпадкі здарыліся.

Нуйшошо лухыта?, затое ўухы-та!,
Затое:

- паэзія,
- Мару нясе;
- а малодшы заснуў. И ўубачыў там Віку.

НА РРУ ЕНД, хто не дагнаў.

7



МАЯ ВЕТРАВА
МАЕ ВОКНЫ

Я выйду на скрыжаваньні.
Я пажадаю ўбачыць штосьці.
Сярод бруду ў мокрай лістоце.
Бо гэта я ляжу там.

Гэта мяне спрасоўваюць нагамі.
Гэта мае вочы пад спрахлай
паперай.

Гэта маё цела счарнела ад часу
І я ня здольная нават на крык.

Я не могу зразумець, дзе я,
І не могу адчуць, што побач.
Як дзіўна, што я існую, але
Раптам мяне ўжо няма.

Я назаўсёды ў брудзе, пад
дажджом.

Мяне будуць грэць камяні,
Якія памятаюць маё імя.

ЧАЦЬВЁРТАЕ СПАЛЕНЬНЕ

Глядзі, гэтая рэкі засталіся
На мне пасъля калючых вяровак.
Глядзі, я забылася на традыцыйныя
малітвы.

Глядзі, я такая. Ты бачыш апошнім.
Глядзі, а я буду жадаць застацца.

Глядзі ў мае вочы, пакуль яны
ёсьць.

Глядзі, бо я нічога ня ўбачу.
Глядзі, бо я ўжо ня я.
Глядзі, каб быць мною.
Глядзі, я ўся агонь.

Дарэчы, мы зусім забылі пра зъмест! Вы ж, шаноўныя чытачы, напэуна, зусім заблытаецеся ў
гэтым нумары! Мы не можам вас кінуць у бядзе. Вось вам наш

ЗЪМЕСТ!

Прывітаньне!	3
Віктар Іваноў. Казка з аптымізацыяй.....	5
Мая Ветрава. Мае вокны. Чацьвёртае спаленьне.....	8
Аляксей Талстоў. Галубы-алькаголікі.....	10
Анна и Михаил Разуваевы. Укусы знакомых.....	11
Некта Трэці. Marazm.doc.....	14
Ленін і Джэці, здані. Могілкі або кавярні?.....	15
А ўсё. Больш няма нічога. Хіба рэцэнзіі толькі.....	19



ЧЕМРЫК / Велег
"Камар"

АЛЯКСЕЙ ТАЛСТОЙ
ГАЛУБЫ-АЛЬКАГОЛІКІ

Я хацеў толькі вымавіць слова
А вы далі волю сабакам
Дый нядрэнна атрымалася
Кіраваў і кіраваў яшчэ б аўтобусам
А памятаеш раней мы хадзілі
Па дротах бы галубы
Пілі машынны алей з рыльца
Дый вучылі птушак съпяваш
Тады ў горадзе быў
Востры недахоп бруду
І ты здагадалася узыняць асфальт
Але на нас тады пакрыўдзіліся
Дый запісалі ў сьпіс чорны
Сказаці штосьці пахабнае
І тады каб не марнаваць часу
Мы палезлі на мой паддашак
Сярод пылу на старых ксёнжках
Малявалі гарэлкай сонца
Харчавалі крумкачоў чорных
Памерлымі халоднымі дранікамі
А пасъля ўзыляцелі над горадам
Селі на вежу белтэлерадыё
І началі распавядадаць показкі
Вусатаму ветру паўднёваму
Мяне пістанула токам
Як ты съмяялася ў ту ю хвіліну
Я таксама любіў плакаць
І менавіта таму зрабіўся
Галубом-алькаголікам
І менавіта з гэтае нагоды
Мы так часта мылі пляшки
Пад съцяной з партрэтаў

Зробленых рукамі нашага пацуга
Мы хавалі пацёртыя фотаздымкі
Але іх заўжды хтосьці перакладаў
У кансэрвавую бляшанку?

Наша паўзямлянка належыла
Толькі нам і нікому
Але заўжды нас гналі
Адродных пацучыных партрэтав



Я тады праста сказаў
Што мы патрабуем сонца
А яны нас пабілі
Напэйна мы былі добрымі людзьмі
Калі раптам здарылася такое
А цяпер нашы вочы ляжаць
Насупраць ды толькі
прыбіральщыца
Ўжо пакрыла вільгацьцю анучу
Бывай вока майго съвятла
Бывай вока маёй цемры
Бывай кавалак твайго тулава
Ты цяпер праста прыгажуня
Хліп хліп чуеш ужо крычыць
Ануча старэнкай цётачкі
Мяне ўжо пацягнула
Хто дазволіў вам кранаць мае вілы
Пакладзі маю нагу на мейсца
Пачакай я зараз толькі
Наб'ю ім пысу за тваё
Левае вуха

А што гэта з табой
Ты зноўку цэляя
Во прыдуркі замачылі дваіх
Галубоў-алькаголікаў
А я яшчэ хацеў вымавіць слова
Хамло!

УКУСЫ ЗНАКОМЫХ

Пьеса - не пьеса, так, некое активное действие, которое происходит в зрительном зале и на сцене, да все равно где

перед началом появляется шикарно одетый и стильно смотрящийся человек в смокинге или фраке, главное, чтобы очень снобистски выглядел и держался

важным голосом начинает говорить

- сюжет пьесы, которую вы сейчас будете смотреть, не выдуман, в его основу положены, легли и лежат реальные события, имена изменены, но после демонстрации все желающие могут узнать их при личной встрече с актерами.

чтобы вам не напрягать свои извилины, я сейчас расскажу основную канву сюжета.

в маленькую провинциальную деревню под владивостоком приезжает итальянский корреспондент, который плохо говорит по-русски. он собирается в просветительских целях читать лекцию на основе своей собственной статьи про науки кемпбелл, но проблема заключается в том, что статья напечатана в англоязычной нью-йорк таймс, а корреспондент ни бельмеса не говорит по-английски, что в принципе странно, и собственную статью он совершенно не помнит, что вполне понятно, поэтому пользуется плохим переводом с английского. да, ну, в общем, остальное и так поймете

человек во фраке достает початую бутылку водки и пьет из горла до чувства приличного опьянения, после чего отдает ее какому-то понравившемуся зрителю

появляется репортер, если судить по надписи ПАПАРДЦЕ у него на майке, за ним следом выносят работающий телевизор, ставят перед первым рядом. свет приглушается и все зрители начинают смотреть ящик без звука. вместо звука вещает репортер

ЛОНДОН – науки кемпбелл предложил, с и не одевая, для сотен журналов. Она обсудила свою половую жизнь на национальном телевидении с барбарра. Она обводит земной шар в прогулках гласности и поддерживает взвод агентов пр, чтобы продвинуть свои рестораны, ее джинсы, ее аромат и ее карьеру моделирования. Такая знаменитость имеет любое "разумное ожидание секретности?" Среди Готического великолепия Зала Суда 13 в Королевских Судах Лондона Законности, что вопрос поворачивался в зажим юридической драмы на этой неделе. 31-Летняя модель заряжает, что газета Лондона Зеркало нарушило ее секретность в прошлом году когда оно обнаружило свою пагубную привычку екарства. Зеркальная защита - по существу, что мировой-класс промоутерства подобно кемпбелл не оставил нарушенную секретность. Естественно, гражданский иск кэмпбелл породил огромный охват новостей здесь не наименее в Зеркале

продолжение

с разных сторон выпрыгивают несколько одетых в народные костюмы молодых девушек с длинными мокрыми полотенцами и начинают лупить ими чтеца по чем зря сцена сопровождается визгами и ором после чего гаснет свет и в полной темноте повисает тишинапауза затягивается зрители скучнеют и волнуются и в этот момент где то в глубинах сцены загорается спичка потом свеча потом лампочка

в мотоциклетном шлеме и резиновых перчатках желтого цвета выходит председатель

- господа колхозники селяне и приезжие писатели попрошу не бить друг другу рожу

11

вы пока успокойтесь посмотрите на свет свечи а я пока посчитаю для вашего успокоения
один два один три один пять но как один или три пять не четыре пять не два один так один два два два
и еще раз два два черт бы вас дери и три до самой дырки три тогда и шесть появится и девять и может
чего похуже но ты тогда четыре раз пять два и успокоенный навзничь в траву высоку грабли грабли
убери

все кто был до этого на сценопространстве выхватывают маленькие грабельки словно это не грабельки
а мечи разъяренных ниндзя и с воплем хорового

-КИ-Я-Я-

*уходят со сцены маршевым шагом на мониторе похоронные обряды мальчишкой в полной
наступающей тишине громоподобно тюкает метроном*

/продолжение № 2/

появляются несколько нарядно-парадно раздетых милиционеров они стаскивают с разных сторон
доски и обломки забора выстраивая в центре происходящего спектакуллярного действия нечто
напоминающее песочницу для детей только намного выше при этом в ход идут все подручные средства
веревки картон доски скотч канцелярский клей песочница выстроена милиционеры уже вспотевшие от
происходящего со сбитыми набекрень фуражками начинают засыпать получившуюся песочницу
мелкими мелкими опилками из заранее припасенных мешков появляется председатель теперь уже в
розовых перчатках и начинает с листа читать текст

ползут тараканы и танки
тайными тропами танца
китайцы ползут китаянки
звенят жестяные банки
пушистые белые панки
обворожительные засранки
любители ТВ и манки
ПОЛЗУТ

за ним выносят писателя связанного и что-то мычащего часть милиционеров отвлекаются от
упоительного процесса засыпания опилок в песочницу и начинают поливать писателя канцелярским
клеем трое из них ритмично и поочередно начинают нараслед тараторить

первый
-----**капсуляция**
второй
-----**медленное**
третий
----- красное
первый
----- капитуляция
второй
----- белое
третий
----- красное
первый
----- боров
хором все трое
----- медленное, белое, ров, борода, спина

Продолжение будет печататься из лучших кусков присланных читателями (тексты фото трамвайные билеты, главное чтобы от читателя поступило объяснение доказывающее принадлежность присланного к пьесе).

А ПАКУЛЬ ГЭТА ГА НЕ

Калі табе сүмна і азінока, заходзі у інтернэт. Але калі табе
АДБЫЛОСЯ, МЫ РАСПА-

і там сүмна і азінока, то застасіца толькі павесічка. А чяпер-казка:

ВЯДЗЕМ ВАМ КАЗКУ

Аднойчы Ленін і Джэці засумавалі ў 1-нэце і вырашылі павесічка на якім-небудзь сайце.



(а пасля вяртання з Пензы
яно яшчэ й загайдалася разам
з вяроўкамі — Done, адно слова.)

"Толькі ці мы гэта там
вісім?" — спыталі ў сябе
Ленін і Джэці. І адказалі:
"Вядома ж, мы!"

← Вось, гэта запэутніць усіх
і кожнага, хто калі-небудзь
нас бачыў. Вось, уласна как

стажкі шох нітрыні ажанік
така жывіць да спрауды канінкі

НЕХТА ТРЭЦІ

MARAZM.DOC

Дзьверы Дома Літаратара адчынены для ўсіх. Саюз пісьменьнікаў займаецца выхаваньнем маладых маразмёраў. Па панядзелках гэтая адказная справа даручаецца пісьменьніку Алею Масарэнку, які гуртуе вакол сябе творчую моладзь. Тут знаходзяць сабе прытулак маладыя літаратары, якія трапляюць сюды выпадкова. Беларускія інтэлігенты бадзяюцца па апусьцелых калідорах у пошуках сабутэльнікаў альбо, у крайнім выпадку, бясплатнай грамадзкой прыбіральні. Зрэдку цішыня Дома Літаратара выбухае гукамі музыкі, якая грае ў другой палове будынка, дзе кампактна разъмісяціліся турыстычная фірма, кафэ ды яшчэ чорт ведае што. Нездарма мая сяброўка (паэтка R) называе гэтую ўстанову гадзюшнікам. Зрэшты, трэба і нам завітаць у пакой пад нумарам 301.

Мы заходзім у аудыторию і ператвараемся ў слых. Зараз я раскажу вам пра самых цікавых маладых пісьменьнікаў, якія прыходзяць сюды штотыдзень. Увогуле, маладосьць – паняцце адноснае. Вунь бабулька Фёдараўна 80-ці год чытае свае вершы пра вясну і каханье, прысьвеченныя Менскаму батанічнаму саду.


А вось падчас выступу Заклапочанага Хлопчыка (імя якога я, на жаль, ня памятаю) нябожчык Сяргей Ясенін пакутна перакульваўся ў труне. Хіба можна так зьдеквацца з клясыкаў расейскай паэзii? Зрэшты, мы з вамі жывем у дэмагратычнай краіне, дзе кожны грамадзянін можа рабіць, што хоча. І робіць. На вочы наварочваюцца сылёзы замілаванья. Мы доўга слухалі псэўдаясенінскую лухту. Пытанняў узьнікла шмат. Напрыклад, хто-небудзь можа мне патлумачыць, што такое «кудрявый профіль облаков» і як гэта выглядае?

Сярод празаікаў вызначаецца асаблівым калярытам пісьменьнік Алекс По. Яго зъмястоўныя апавяданыні вызначаюцца наяўнай адсутнасцю формы і сэнсу. Адно з іх заслужыла ў нас назуву «Откровения престарелого педофила». Мы ўважна слухалі выступ аўтара і зараз хочам звярнуцца да яго з прамовай. Шаноўны сп. По! Няўжо вы думаецце, што дванаццацігадовыя дзяўчынкі не разбіраюцца ў «магічных кристалах» і цудоўных казках пра іншаплянэтныя аб'екты дый прынцэс? Вашая творчая фантазія ня мае межаў, і гэта добра, аднак не забірайце нашыя галовы сваім графаманствам!

Пасыля чарговага чытаньня пачынаюцца дыскусіі на літаратурныя або калялітаратурныя тэмы. Выступоўца а сразу робіцца ахвярай жорсткай крытыкі. Наколькі паэтычныя калегі аўктыўныя у сваіх адзнаках і меркаваньнях, невядома. Прынамсі, іхнія спрэчкі нагадваюць мне сабачую грызню, а не размовы інтэлектуалаў пра культуровыя праблемы. Думаю, што падобная практика не прыносіць ніякай карысці ні маладым паэтам, ні іх крытыкам.

Нас чакае вялікая будучыня. Пасыля съмерці мы зробімся вядомымі, і нашыя вершы дзеці будуць вывучаць у школе.

*І засумуеца патомак,
Калі дазнаеца аб нас...*





Мал. Ленина
9 роз'язність
(позвітим)

Фантастичні
звер.

МОГІЛКІ АБО КАВЯРНІ?

На knih'ax.com існуе форум "Менск, які зынікае". Хто яго стварыў – сакрэт, але ён нас тэма форуму вельмі цікавіць, таму мы наведваем яго пастаянна. Адным з пытаньняў, якія абмяркоўваліся на форуме апошнім часам, сталіся могілкі. І асабліва – старыя менскія могілкі, многія з якіх былі проста зынішчаны. Ці можна было зынішчаць іх? – пыталіся адны з наведвальнікаў форума. А навошта яны наогул патрэбныя? – ставілі контрпытањне іншыя. Мы вырашылі працытаваць тут дыялог пра могілкі ўвесь цалкам, каб пакінуць чытачу магчымасць зрабіць свае высновы самастойна.

Беларуская Палічка — Форум "Менск, які зынікае"

Drugi ONNO 27 Жнв 2002 13:29

Lichu, shto goradu patrebny kl'uby, kavjarni, dy kashtownyja gateli, a ne mogilki 19 stag. Ja chytaw artykul Farby z marai... tam shmat chago zikavaga, napryklad kvartal teatrav...

Злавешчая ценъ Пазыняка 27 Жнв 2002 23:53

Усё для людзёў, адным словам.

Пра могілкі раскажу 2 прыпавесці:

1. Уручча. Жыве ў майго аднога знаёмага адна знаёмая ягоная. Вось паклікала яна да сябе гасцей у новую кватэрку. Хваліца: добры раён, тое-сёе. Толькі вось могілкі пад вокнамі. Увесь эсцыцічэскі від порцю. Гавора: калі ж іх прыбярут? Як быццам калі прыбраць могілкі, то яны перастануць быць ад этага могілкамі!

2. Сухарава. З майго вакна бачныя могілкі. Побач - дзіцячы садок. Першы час нейк дзіўнавата было. Але на сьвяты - людзёў прыходзе.

Съмерць побач, ня трэба прыбіраць могілкаў.

Ленін і Дзэці 29 Жнв 2002 01:14

Не разумеем, чым перашкаджаюць існаванню клубаў, гатэляў і кавярняў могілкі 19 стагодзьдзя. Чаму б звышсучаснаму і старадаўняму не існаваць побач – вядома ж, пры ўмове, што новае не скасуе старое, як гэта атрымалася з новым гмахам і Свята-Петрапаўлаўскім саборам на Нямізе. На жаль, для Менску гэта, здаецца, утопія. І справа тут вырашаецца на карысць гатэляў і кавярняў, а могілкі наводзяць на сумныя думкі ці што?.. Караваць, ня хочуць іх бачыць. А яны ўсё адно застаюцца, нават зрытыя. Вось некалькі загадковых адрасочак.

На мапе Менску 1942 году паблізу вёскі Малая Сыляпянка пазначаны невялічкія могілкі. Гэта раён сучасных вуліц Фролікова, Уральскай, Мендзялеева. Па нашых разыліках на месцы гэтых могілак або побач з імі цяпер знаходзіцца дзіцячы садок, нават тры дзіцячых садкі – выбірайце, які вам больш даспадобы - № 34, 82 або 186.

Палац Мастацтваў стаіць на месцы былых Залатагорскіх могілак. Так што можаце ўявіць сабе, дзе зараз адбываюцца выставы разнастайныя, прэзэнтацыі, канцэрты, фэстывалі... Праўда, ня ўсё там, кажуць, спакойна: мастак Віктар Пятроў нават прывідаў бачыў.

Дарэчы, народнай традыцыі – асабліва маскоўскай – такое становішча не супярэчыць. У іх кірмашы з забавамі каля могілак былі спрабаваць звычайнай і нават традыцыйнай. Дый мы таксама не адстаем. На месцы Старожоўскага рынку, дзе гандлявалі жывёламі, калісьці былі могілкі – чалавечыя... Некалькі год таму кірмаш таксама прыбралі, нават меліся зрабіць нейкі мэморыяльны комплекс, але так і не зрабілі. Ну і, нарэшце, агульнавядомая найпапулярнейшая бараходка "Дынама" гармідарыць на былых габрэйскіх могілках.

Або яшчэ вось ідзеш па скверы, што на вуліцы Татарскай (колішній Вілейскай) і раптам натрапляеш на могілу падпольшчыка Хасэна Александровіча. Толькі тады ўзгадваеш, што знаходзішся на былых татарскіх могілках. І калі б такі "мэморыяльны" парк быў адзіны!

Пералік гэтых можна працытаваць.

Навошта нам – вось асабіста нам – усе гэтыя мерцьвякі? Чым яны нам такія дарагі? Пасправляем

патлумачыць. Па-першае, кожныя могілкі маюць гістарычную каштоўнасць, перадусім таму, што часта яны належалі да пэўнага паселішча або да месца жыхарства нейкай этнічнай супольнасці. І часам могілкі – гэта бадай адзінае, што нагадвае пра страчанае паселішча або куток.

Па-другое, могілкі заўсёды былі сакральнымі месцам: пахаваныя на іх продкі ахоўвалі жывых, а тых, хто нішчыў пахаваныні, паводле ўяўленняў многіх народаў, спасыцігала таямнічае пакараныне (старажытныя егіпцяне – клясычны прыклад). Нам здаецца, што гэтыя меркаваныні мелі падставу. Які ж лёс чакае архітэктара Шыдлоўскага, які праклаў праз Старожоўскія могілкі шашу?..

Па-трэцяе, гэтых нябожчыкаў (для нас – чужых) калісці пахавалі іхня родныя, якім яны былі зусім не чужыя. Ганьбіць гэтыя магілы – значыць не паважаць ня толькі тых людзей, але і сябе, бо адметная

рыса чалавека – здольнасць спачуваць іншым людзям. А хто не спачувае, той, прабачце - <...>
Так! Нам могілкі даражэй за кавярні. З усіх кавярняў мы больш ці менш паважаем хіба што Макдоналдс, дакладней, іхнюю буржуйскую прыбіральню, якая, на шчасьце, бясплатная. Больш там нічога добра гняма.

А могілкі – гэта ж незвычайнае месца. Мёртвые не сыходзяць, нейкім чынам яны з намі. З другога боку, мы калі-небудзь усе апынемся сярод іх. Усё знаходзіцца ў сувязі. І могілкі – сваесаблівы мост паміж сусьеветамі. Ці варта яго руйнаваць?

Юст 29 Жнв 2002 07:48

Ленін і Джэці, вы падымаецце вельмі патрэбную і важную тэму. За гады савецкай улады вырасла не адно пакаленне, якое прывучылі руйнаваць, нішчыць, адабраць, падзяліць. Выбівалі з людской памяці павагу і стаўленне да святога.

Могілкі – гэта не толькі месца, дзе плачуць. Могілкі – гэта месца ціхага раздуму, шчырай размовы са сваім сумленнем. Мяне часта непакоіць думка: ці не таму нам так цяжка жывеца ў нашай краіне, што наша стаўленне да сваіх прадзедаў, да мінуўшчыны, да сваёй гісторыі стала такім варварскім, такім дзікунскім?! Што ўжо казаць пра адносіны да простага чалавека, калі нават самыя вядомыя і дастойныя – гонар нацыі – у нас становяцца занядбалымі. З-за недахопу месца не магу прывесці прыклад, магілы якіх слайных землякоў знішчаны камунякамі на Старожоўскіх могілках.

Хіба кто з нашых славутых землякоў пры сваім жыцці мог падумаць, што з яго астанкамі так падзікунску абыйдуцца “ўдзячныя” нашчадкі, выхаваныя бальшавікамі ў новых рэаліях?

Ці не чакае такі ж незайдросны лёс і нас з вамі? Да гэтай горкай высновы прыходзіш кожны раз, пабываўшы на чарговых згвалтаваных мясцінах святой памяці, ціхага людскага раздуму і шчырай размовы са сваім сумленнем.

На жаль, далейшага працягу гэтая размова пакуль не атрымала. А сёе-тое, падсабраўшы кампанію аднадумцаў, можна было б зрабіць. Нам, напрыклад, не дае спакою думка пра могілкі каля абсэрваторыі. На іх захаваліся магільныя камяні, там можна прачытаць імёны і гады жыцця пахаваных. Але некаторыя помнікі перакуленыя, ужо на адно гэта глядзець сорамна і неяк жахліва. Хутчэй за ўсё, гэтыя могілкі не атрымаецца ўратаваць ад канчатковага пераўтварэння ў бамжатнік ці “парк культуры і адпачынку”, але можна было б паспрабаваць захаваць іх у “віртуальным” выглядзе: скласыці сьпіс імёнаў, якія яшчэ можна разабраць, зафіксаваць даты жыцця... У рэшце рэшт, гэта таксама частка нашай культуры, да таго ж, вельмі істотная.

СТАРОНКА
17

ЧЕМПЫК ВЕЛЕТ



Зміцер Вішнёў. Тамбурны маскіт. Спб, 2001.

Выданне якасна аздоблена малюнкамі аўтара. Хаця зместу ў кнізе няма, атрымалася яна даволі змястоўнай і жанрава разнапланавай: тут прыводзяцца вершы, апавяданні, дзённікавыя нататкі, замалёўкі ў прозе, апісанні перформансаў, маніфесты. Але насмелюся назваць другую кнігу Зміцера Вішнёва горкай цукеркай, абгорнутай каляровым фанцікам. Не раю чытаць яе як патрыётам, так і неўротыкам. Першым таму, што, акрамя выкарыстання беларускай мовы, у “Тамбурным маскіце” няма больш ніякай беларускасці. Другім – таму, што сцёбныя вішнёўскія кактусы, мухі і кракадзілы могуць нядобра паўплываць на няўстойлівую психіку. Зрэшты, вершаваныя “металаканструкцыі” шмат каго прыводзяць у захапленне сваёй эпатажнасцю і майстэрствам. Таму чытайце. І паспрабуйце зварнуць увагу на лірычнага героя твораў Зміцера Вішнёва.

Бо яго лірычны герой падаўся мне надзвычай супярэчлівай асобай, у якой спалучаюцца: натуральнасць – штучнасць, шчырасць – недаверлівасць, агрэсіўнасць – пакрыўджанасць, сум – іронія. Напрыклад, сцёбны эгаіст вызначае ўласнае “Я”, а рамантык супрацьпастаўляе яго грамадству, сугучна з тэмай Творцы, яго светаадчування. Зміцер Вішнёў разумее каханне па-рознаму – і да лірычнага героя далучаецца вобраз пакрыўджанага героя-каханка. Ён ураўнаважваецца іншым чалавекам – ваяўнічым змагаром з навакольным сусветам (з чыноўніцтвам, з натоўпам, з асабістымі ворагамі, з уладай). Як вынік, атрымліваецца “другі Зміцер Вішнёў”, пра якога казаў сам аўтар, калі быў надрукаваны раман “Трап для сусылікаў”. Але гэта ўжо зусім іншы артыкул.

Святы Суслік.


Ільля Сін. Нуль. Другі Фронт Мастваў, 2002, Рунь, 2002 (сэрыя “Schmerzwerk”).
Аўтар глядзіць на рэчаінасць праз фантасмагарычнае шкло, ствараючы пры гэтым свой уласны, даволі каляровы, але змрочны сусвет, у якім ня кожны здолеет пачуваць сябе ўтульна. Такое ўражаныне, быццам трапляеш на іншую плянэту, на якой альбо ўжо адбылася, альбо яшчэ мусіць адбыцца нейкая вялікая катастрофа. Да ўсіх сваіх герояў І. Сін ставіцца як да безнадзеяна хворых пацыентаў (“дзіўнаватых паўідыётаў”), якім усё роўна ўжо нічога ня съвешціць, таму іх спакойна можна пускаць на лябараторныя досьледы. Тут не з’яўляецца выключэннем ні лірычная асоба самога аўтара (“Ільля Сін памёр”, “Ыым-мм” ды іншыя творы), ні асоба чытача: вось пачытаеш такую кнігу – і “бязногія дзецы ўвойдуць у кожны твой сон”!

Zp'g Rfwfnsu.

Сымон Блудны. Творы. Менск, 2002 (самвыдат)

Калі ваша малодшая сястрычка ня любіць чытаць, асабліва па-беларуску, падарыце ёй гэтую кніжку, і вы пабачыце цуды! Яе будзе ад кніжкі не адараўцаць, больш за тое, бядачка зробіцца ФІЛЁЛЯГАМ! Так, гэтая кніжка – так бы мовіць, лірычны дзёйнік студэнта адпаведнай спецыялінасці. Тут можна знайсці адбітак практична ўсяго, што здараетца з чалавекам на філагічным факультэце – фальклорнай практикі (з прыкладамі найпікантнейшых народных загадак), пераклад вычварна-ангельскага верша (між іншым, абадзенны!), нават чароўна саркастычнае апісанне “пікета дзедаў марозаў” на Кастрычніцкай плошчы. Яшчэ там ёсьць выдатныя вершы і прыгожыя каляровыя фоткі аўтара. Пра ўсё нават распавядаецца ня буду – няхай штосьці застанецца для гіпатэтычнай малодшай сястрычкі прыемнай нечаканасцю. На Беларусі такіх кніг не хапае. Іх павінна быць многа. Яны патрэбны народу. Сымон Блудны – ісцінна народны пісьменнік. Дык няхай народ вучыцца роднай мове на ўласным прыкладзе. Аёй... Хопіць, зарапартавалася.

R-715.



NO COPYRIGHTS.

ГЭТА ЛЕНИН И ДЭЦИ ПЛЫВУЧЬ
ШУКАЦЬ НОВЫХ ДУТАРАЙ А ВІКТАР ЫВАНОУ ПЛЫВЕ ДЛЯ "ВМ".
НОВЫХ УАЗЕЛЬНІКАЙ ЗАЧНЫХ ПРАЗКТАУ. МУ-